

### Моўная палітыка і прынцыпы транслітэрацыі (руская мова)

У тэкстах на рускай мове ўжываецца толькі “Беларусь” (не “Белоруссия”). Такая ж назва выкарыстоўваецца, калі размова вядзецца пра абазначэнне ў гістарычнай перспектыве рэгіёна, этнаграфічнай тэрыторыі і г. д. Такая практыка цалкам адпавядае складзенай у Рэспубліцы Беларусь традыцыі, замацаванай, у тым ліку, у прэамбуле Канстытуцыі: *“Мы, народ Рэспублікі Беларусь (Беларусі), ісходзя из ответственно-сти за настоящее и будущее Беларуси, сознавая себя полноправным субъектом мирового сообщества и подтверждая свою приверженность общечеловеческим ценностям...”*.

Адпаведна, прыметнікі і іншыя словы ўтвараюцца на аснове назвы “Беларусь”: “беларусский”, “беларус” (не “белорусский”, “белорус”).

Імёны асоб і геаграфічныя назвы падаюцца на рускай мове ў адпаведнасці з традыцыяй і ўсталяванымі правіламі транслітэрацыі.

### Моўная палітыка і прынцыпы транслітэрацыі (англійская мова)

У англамоўнай літаратуры адсутнічае сталая традыцыя перадачы беларускіх імён і геаграфічных назваў. Для гэтага існуе комплекс гістарычных і культурных прычын, але рост публікацый і далейшае развіццё даследаванняў Беларусі патрабуе дакладнай стандартызацыі. Прапанаванае выданне прытрымліваецца наступных правілаў:

#### Belarus and Belarusian

У англамоўных тэкстах сустракаецца рознае напісанне слова “беларускі”, “Беларусь” – Byelorussian, Belorussian, Belarusian ect. Мы выкарыстоўваем толькі афіцыйную назву і адпаведныя вытворныя ад яе: Belagus, Belagusian. Гэта правіла таксама распаўсюджваецца на інстытуты і аб’екты, якія выкарыстоўвалі словы “Беларусь”, “беларускі” ў мінулым. Гэта значыць, Belarusian SSR, а не Byelorussian SSR.

#### Геаграфічныя назвы

У дадзеным выданні мы прытрымліваемся стандарту, зацверджанага беларускім урадам адпаведнай інструкцыяй у 2007 г. (транслітэрацыя з беларускай мовы і па правілах нацыянальнай лацінкі, гл. ніжэй). Стандарт таксама быў рэкамендаваны для выкарыстання міжнароднай супольнасцю.

Прапанаваная сістэма з’яўляецца вельмі блізкай традыцыйнай

беларускай лацінцы, распрацаванай на працягу XX ст. і, такім чынам, з’яўляецца найбольш легітымнай і з юрыдычнага, і з культурнага і гістарычнага пунктаў гледжання.

Геаграфічныя назвы звычайна транслітаруюцца з мовы краіны сучаснага размяшчэння з улікам – там, дзе гэта магчыма – нацыянальных правілаў транслітарацыі і знакаў нацыянальных алфавітаў.

### Імёны

Для імён уласных прымяняюцца правілы, аналагічныя правілам ужывання геаграфічных назваў. Трэба памятаць, што ў англамоўнай літаратуры таксама выкарыстоўваецца транслітарацыя з рускай мовы, або пашпартнае напісанне (без дыякрытычных знакаў).

Улічваючы разнастайнасць існуючых сістэм і іх супярэчлівасць, на нашу думку, выкарыстанне аднаго стандарту і для імён, і для геаграфічных назваў з’яўляецца адзіным карэктным выйсцем. У найбольш істотных выпадках падаецца падвойнае напісанне.

Імёны беларускіх аўтараў у змесце падаюцца як нацыянальнай лацінкай, так і пашпартным правапісам.

### Назвы газет

Назвы газет перадаюцца па правілах мовы арыгіналу. Выкарыстоўваецца беларуская лацінка, калі назва беларуская, і транслітарацыя з рускай мовы, калі назва руская.

### Назвы арганізацый і партый

Назвы беларускіх арганізацый (арганізацый, якія зарэгістраваны ў Беларусі ці для якіх Беларусь з’яўляецца асноўнай краінай дзейнасці) падаюцца з беларускай мовы.

Абрэвіатуры для арганізацый таксама падаюцца з беларускай мовы. *Bielaruski Narodny Front (BNF)*, а не *Belarusian Popular Front (BPF)*.

Назвы іншых арганізацый падаюцца на мове краіны, дзе ажыццяўляецца іх асноўная дзейнасць.

### Іншыя выпадкі

Спецыфічныя канцэпцыі ці словы, якія не маюць адпаведнікаў у англійскай мове (напрыклад, “Кругвіја”) падаюцца пры дапамозе беларускай лацінкі.

Пастанова дзяржаўнага камітэта па маёмасці Рэспублікі Беларусь  
11 чэрвеня 2007 г. № 38

**8/16668**  
(18.06.2007)

**Пра ўнясенне зменаў і дапаўненняў у  
Інструкцыю па транслітарацыі геаграфічных  
назваў Рэспублікі Беларусь літарамі  
лацінскага алфавіта.**

*Дадатак да Інструкцыі па  
транслітэрацыі геаграфічных  
назваў Рэспублікі Беларусь  
літарамі лацінскага алфавіта.*

**Табліца транслітарацыі літар  
беларускага алфавіта лацінскімі літарамі**

Літара беларускага алфавіта		Адпаведная літара лацінскага алфавіта		Прыклады транслітарацыі беларускіх геаграфічных назваў
А	a	A	a	Аршанскі – Aršanski
Б	б	B	b	Бешанковічы – Biešankovičy
В	в	V	v	Віцебск – Viciebsk
Г	г	H	h	Гомель – Homieł, Гаўя – Hajuja
Д	д	D	d	Добруш – Dobruš
Е	e	Je	je* ie**	Ельск – Jełsk Бабаедава – Babajedava Венцавічы – Viencavičy
Ё	ё	Jo	jo* io**	Ёды – Jody, Вераб’ёвічы – Vierabjovičy Мёры – Miory
Ж	ж	Ž	ž	Жодзішкі – Žodziški
З	з	Z	z	Зэльва – Zełva
І	i	I	i	Іванавы – Ivanava, Іўе – Iuėe
Й	й	J	j	Лагойск – Lahojsk
К	к	K	k	Круглае – Kruhlaje
Л	л	L	l	Лошыца – Lošyca Любань – Liubań
М	м	M	m	Магілёў – Mahilioŭ
Н	н	N	n	Нясвіж – Niasviž
О	о	O	o	Орша – Orša

Літара беларускага алфавіта		Адпаведная літара лацінскага алфавіта		Прыклады транслітэрацыі беларускіх геаграфічных назваў
П	п	P	p	Паставы – Pastavy
С	с	S	s	Светлагорск – Svetlahorsk
Т	т	T	t	Талачын – Talačyn
У	у	U	u	Узда – Uzda
Ў	ў	Ŭ	ŭ	Шаркаўшчына – Šarkaŭščyna
Ф	ф	F	f	Фаніпаль – Fanipał
Х	х	Ch	ch	Хоцімск – Chocimsk
Ц	ц	C	c	Цёмны Лес – Ciomny Lies
Ч	ч	Č	č	Чавусы – Čavusy
Ш	ш	Š	š	Шуміліна – Šumilina
Ы	ы	Y	y	Чыгірынка – Čyhirynka
Ь	ь			Чэрвень – Červień, Друць – Druć
Э	э	E	e	Чачэрск – Čačersk
Ю	ю	Ju	ju* iu**	Юхнаўка – Juchnaŭka Гаюціна – Hajucina Цюрлі – Ciurli, Любонічы – Liuboniču
Я	я	Ja	ja* ia**	Ямнае – Jamnae, Баяры – Bajary Валяр’яны – Valiarjany Вязынка – Viazynka

\* У пачатку слова, пасля галосных, апострафа, раздзяляльнага мяккага знака і У нескладовага

\*\* Пасля зычных

### **Editorial Language Policy and Transliteration Principles (Russian)**

In Russian texts only “Беларусь” is used (not “Белоруссия”). This pattern also applies to designation of a region, ethnographic territory etc. in historical perspective. Such practice fully complies with the tradition established in Belarus, which is, importantly, set in the Constitution: *“Мы, народ Республики Беларусь (Беларуси), исходя из ответственности за настоящее и будущее Беларуси, сознавая себя полноправным субъектом мирового сообщества и подтверждая свою приверженность общечеловеческим ценностям...”*

Therefore, adjectives and other words are derived from “Беларусь” form: “беларусский”, “беларус” (not “белорусский”, “белорус”).

### **Editorial Language Policy and Transliteration Principles (English)**

There is no fixed tradition of reproducing Belarusian names and place names in the English-language literature. This is due to a complex of historical and cultural reasons, but the growth of publications about Belarus and the further development of Belarusian Studies requires a more accurate standardization. We adhere to the following rules:

#### **Belarus and Belarusian**

The English texts contain different spelling options – Byelorussian, Belorussian, Belarusian etc. We only use the official name and the corresponding derivatives: Belarus, Belarusian. This rule also applies to the institutions and objects that used the words “Belarus”, “Belarusian” in the past. Thus, we use Belarusian SSR, not Byelorussian SSR.

#### **Place Names**

We adhere to the standard of the corresponding instruction approved by the Government in 2007 (transliteration from Belarusian according to the rules of the national Latin alphabet, see below). The standard was also recommended for the use by the international community.

The proposed system is very close to the traditional Belarusian Latin alphabet developed in the nineteenth and twentieth centuries, and is thus the most legitimate one from the legal, cultural and historical point of view.

Other place names are usually transliterated from the language of the country in which the designated places are currently located, taking into account, where possible, the national transliteration rules and the symbols of national alphabets.

## Names

Proper names follow the same rules as place names.

It should be noted that in the English-language literature, transliteration from the Russian language or passport writing (with no diacritical marks) are also used.

Given the large number of existing systems and their contradictory nature, in our opinion, the use of a single standard both for names and place names is the only correct way out. In most significant cases, double writing is provided.

The names of Belarusian authors in the contents and in the beginning of the articles are provided both according to national Latin and passport spelling. Belarusian Cyrillic writing is also available.

In the list of references, names of Belarusian authors are provided in national Latin writing. If a source was published in Russian, then transliteration from the Russian language is provided in brackets “[ ]” (only ASCII characters).

## Newspaper Names

The names of newspapers are given in accordance with the rules of the original language. Belarusian Latin alphabet is used for Belarusian names, while transliteration from the Russian language is used for Russian ones.

## Organization and Party Names

The names of Belarusian organizations (organizations that are registered in Belarus or for which Belarus is the main country of activities) are provided from the Belarusian language.

Abbreviations for organizations are also derived from the Belarusian language: BNF (Bielaruski Narodny Front), but not BPF (Belarusian Popular Front).

The names of other organizations are provided in the language of the country of main activities.

## Other Cases

Specific concepts or words that have no English analogues (e. g. “Kryvija”) are provided with the help of Belarusian Latin alphabet.

Resolution of the State Committee for Property of the Republic of Belarus  
June 11, 2007 No.38

**8/16668**  
(18.06.2007)

**On Amendments to the Instruction for  
Transliteration of the Place Names of the  
Republic of Belarus with the Letters of the Latin  
Alphabet.**

*Appendix to the Instruction for  
Transliteration of the Place Names  
of the Republic of Belarus with the  
Letters of the Latin Alphabet.*

***Table for the Belarusian alphabet letters transliteration  
with the letters of the Latin alphabet***

Belarusian alphabet letter		Corresponding Latin alphabet letter		Examples of Belarusian place names transliteration
А	а	A	a	Аршанскі – Aršanski
Б	б	B	b	Бешанковічы – Biešankovičy
В	в	V	v	Віцебск – Viciebsk
Г	г	H	h	Гомель – Homieł, Гаўя – Haŭja
Д	д	D	d	Добруш – Dobruš
Е	е	Je	je* ie**	Ельск – Jełsk Бабаедава – Babajedava Венцавічы – Viencavičy
Ё	ё	Jo	jo* io**	Ёды – Jody, Вераб’ёвічы – Vierabjovičy Мёры – Miory
Ж	ж	Ž	ž	Жодзішкі – Žodziški
З	з	Z	z	Зэльва – Zełva
І	і	I	i	Іванавы – Ivanava, Іўе – Iŭje
Й	й	J	j	Лагойск – Lahojsk
К	к	K	k	Круглае – Kruhlae
Л	л	L	l	Лошыца – Lošyca Любань – Liubań
М	м	M	m	Магілёў – Mahilioŭ
Н	н	N	n	Нясвіж – Niasviž
О	о	O	o	Орша – Orša
П	п	P	p	Паставы – Pastavy

Belarusian alphabet letter		Corresponding Latin alphabet letter		Examples of Belarusian place names transliteration
С	с	S	s	Светлагорск – Svetlahorsk
Т	т	T	t	Талачын – Talačyn
У	у	U	u	Узда – Uzda
Ў	ў	Ŭ	ŭ	Шаркаўшчына – Šarkaŭščyna
Ф	ф	F	f	Фаніпаль – Fanipał
Х	х	Ch	ch	Хоцімск – Chocimsk
Ц	ц	C	c	Цёмны Лес – Ciomny Lies
Ч	ч	Č	č	Чавусы – Čavusy
Ш	ш	Š	š	Шуміліна – Šumilina
Ы	ы	Y	y	Чыгірынка – Čyhirynka
Ь	ь			Чэрвень – Červień, Друць – Druć
Э	э	E	e	Чачэрск – Čačersk
Ю	ю	Ju	ju* iu**	Юхнаўка – Juchnaŭka Гаюціна – Hajucina Цюрлі – Ciurli, Любонічы – Liuboničy
Я	я	Ja	ja* ia**	Ямнае – Jamnaje, Баяры – Bajary Валяр’яны – Valiarjany Вязынка – Viazynka

\* At the beginning of the word, after vowels, apostrophe, separating soft sign and ŭ

\*\* After consonants



Другі Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі  
Працоўныя матэрыялы  
Том 2 (2013)

The Second International Congress of Belarusian Studies  
Working Papers  
Volume 2 (2013)



**Founders and Organizers**

*Political Sphere* Institute of Political Studies (Palityčnaja Sfera) (Belarus)  
Vytautas Magnus University (Lithuania)  
Institute of the Grand Duchy of Lithuania (Lithuania)

*EuroBelarus* International Consortium (Belarus)  
Belarusian Institute for Strategic Studies (Belarus)  
*Našie Mnenije / Our Opinion* Expert Community web-site (Belarus)  
*Novaja Eüropa / New Europe* online magazine (Belarus)  
*Arche* journal (Belarus)  
*BelarusDigest* online magazine (United Kingdom)  
*Flying University* program (Belarus)  
Agency of Humanitarian Technologies/ Centre for Social Innovations (Belarus)  
*East Politics Centre* public institution (Lithuania)  
The Centre for East European Studies at Warsaw University (Poland)  
Assembly of Non-Governmental Organisations of Belarus (Belarus)  
*Belarusian Review* journal (Czech Republic)  
Konrad Adenauer Foundation (Germany)  
German Marshall Fund (United States)  
Lithuanian Development Cooperation (Lithuania)  
Ministry of Foreign Affairs of Lithuania (Lithuania)

*Працоўныя матэрыялы Другога Міжнароднага Кангрэса даследчыкаў Беларусі, што адбыўся  
28-30 верасня 2012 года ў Коўне, Літва. Тэксты прысвечаны актуальным даследаванням  
у галіне беларускай гісторыі, палітыкі, грамадства і культуры.*

*Working papers of the Second International Congress of Belarusian Studies, which was held  
on 28-30 September 2012 in Kaunas, Lithuania. The texts cover topical research on Belarusian history,  
politics, society and culture.*

UDK 32(476)(06)  
M58

Web: <http://icbs.lt>, <http://icbs.palityka.org/>  
e-mail: [icbs@palityka.org](mailto:icbs@palityka.org)  
Tel. (BY) + 375 29 673 32 96  
Tel. (LT) + 370 68 63 11 46  
Fax. + 370 37 20 38 58